

Чырвоная Зьмена

№ 121 (1088) Аўторак, 27-га мая 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПІСІ:

1 месяц 30 кап.
3 месяцы 90
6 месяцаў 1 р. 80
1 год 3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сэкрэтарыят—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:
Комсомольская 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВYДАНЬНЯ Х.

Кашт асобнага №—2 кап.

Пастанова бюро ЦК ЛКСМБ

ад 20 мая 1930 г.

1. Абавязваць усіх комсамольцаў прапрацаваць тэзісам вьезду ўсеКП(б).
2. Прапанаваць усім камітэтам правесці сходы комсамольскіх ачэек, на якіх абгаварыць тэзісы.
3. Ход прапрацоўкі і прапановы да тэзісаў асьвятляць у газэце. Поўныя вынікі прапрацоўкі даслаць у ЦК не пазьней 15-6 г. г.
4. Прапанаваць АК ЛКСМБ аказаць дапамогу газэце „Чырвоная Зьмена“ і „Юнгер Арбейтэр“ у правядзеньні сацыялістычнага спаборніцтва на лепшае асьвятленьне падрыхтоўкі да XIII вьезду ўсеКП(б) і XVI вьезду ўсеКП(б).

Публічная бібліятэка С. С. С. Р. В. Н. ЛЕЖИНА

Супроць опартунізму ў падрыхтоўцы кадры

ФЗВ—асноўная форма падрыхтоўкі рабочых кадры для сацыялістычнай прамысловасьці

Шпаркае разьвіцьцё прамысловасьці, будаўніцтва новых фабрык і заводаў на грунце апошніх дасягеньняў навукі і тэхнікі, сацыялістычная раэконструкцыя сельскай гаспадаркі прад'яўляюць усё большы і большы запатрабаваньні на кваліфікаваныя клясава-сваядомы кадры, якія-б былі арганізатарамі вытворчасці і актыўнымі удзельнікамі будаўніцтва сацыялістычнай гаспадаркі.

Менавіта ў такіх кадрах мы зараз адчуваем вострую патрэбу.

У сучасны момант выявілася вялікая неадпаведнасьць паміж тэмамі падрыхтоўкі рабочых кадры і рэальным запатрабаваньнем на іх з боку прамысловасьці. (З рэзолюцыі пленуму ЦК УсеЛКСМБ).

Такое становішча ў значнай меры тлумачыцца шпаркімі тэмпамі будаўніцтва, недаходамі плянаваньня, напружкім фінансавым становішчам, а таксама палітычнай недаацэнкай часткаю гаспадарчых прафэсійных працаўнікоў важнасьці задачы падрыхтоўкі кадры.

Сярод гэтых часткі працаўнікоў да сьёньняшняга дня існуюць дзяліцы опартуністычныя тэндэнцыі які зводзяць задачу падрыхтоўкі кадры да форм голага трэніроўкі і стаўкі на „самадзёк“, на сурогатныя формы падрыхтоўкі (ЦП) Матар'ял, які мы сьёньня зьяшчам, лішні раз даказвае опартуністычнасьць ЦП'аўскай сыстэмы, якая месціць у сабе прычынны кагіталістычнай падрыхтоўкі рабочых,—быць голым „прыдаткам да машыны“.

ЦП зводзіць падрыхтоўку кадры выключна да трэніраваньня, адрамаючы іх ад тэарэтычнай і агульна-адукацыйнай падрыхтоўкі.

Ія трэба больш даводзіць, што для сацыялістычнай прамысловасьці ЦП ня можа даць патрэбных кадры.

Асноўнымі прычынамі падрыхтоўкі рабочых кадры павінны быць: арганічная ўзваска вытворчай працы з тэарэтычным навучаньнем, як агульным, так і палітычным, абавязковым для ўсіх рабочых сацыялістычнай прамысловасьці. Такой формай, якая ажыццяўляе гэтыя прычыны, зьяўляецца школа фабрычна-заводзкая

учнёўства, якая зьяўляецца вузонам сацыялістычнай школы. Пагэтам усе іншыя формы падрыхтоўкі павінны быць пабудаваны на прыцыпах школы ФЗВ, выкарыстоўваючы яе практычныя выліты. (З рашэньня пленуму ЦК УсеЛКСМБ).

Аднак, на справе і ў Беларусі мы маем тэндэнцыі, якія вядуць да ігнараваньня ФЗВ, як асноўнай формы падрыхтоўкі рабочай сілы. Гэта побач з тым, што мы маем зусім ясную пастанову ЦК КП(б)Б аб тым, што асабліваю ўвагу трэба зьявляць на пашырэнне школ ФЗВ, як асноўную форму падрыхтоўкі рабочай сілы. „У буйных галінах прамысловасьці навучаньне падлеткаў праводзіць праз школы ФЗВ“.

Гэтыя пастановы абавязваюць гаспадарчыя і прафэсійныя арганізацыі зараз-жа разгарнуць будаўніцтва школ ФЗВ з такім разьлікам, каб асноўную патрэбнасьць прамысловасьці ня менш 60 проц.—забесьпечваць падрыхтоўкай праз школы ФЗВ.

На сьёньняшні дзень мы прымушаны констатаваць, што пастанова ЦК КП(б)Б вельмі млява праводзіцца арганіамі Наркомпрацы і гаспадарчымі ў жыцьцё. У гэтым напрамку маюцца спробы „скарачэньня тэрміну навучаньня і ўстрыманьня тэмпаў будаўніцтва ФЗВ“.

Гэтыя спробы асабліва ярка акрэсьліліся ў такім самым папярэднім варыянце п'яцігодкі падрыхтоўкі кадры ВСНГБ, якая прадугледжвае падрыхтоўку кадры праз ФЗВ—3,4 проц., праз ЦП—18,2 проц., без будаўніцтва і з будаўніцтвам ФЗВ займае 0,9 проц. Гэтыя спробы яўна ігнараваньня задачы падрыхтоўкі сацыялістычных кадры павінны быць самым рашучым чынам асуджаны, як „прычынова-недапушчальныя, палітычна-шкодныя і гаспадарча-немагаводныя спробы—зводзіць падрыхтоўку новых кадры пролетарыату выключна да вузкіх вытворчых навываў і трэніроўкі, што адпавядае запатрабаваньням капіталістычнай раэанізацыі, але-ж у корані супярэчыць прыцыпам арганізацыі працы ва ўмовах дыктатуры пролетарыату“ (З пастановы пленуму ЦК ЛКСМБ).

Пленуму ЦК УсеЛКСМБ і ЛКСМБ, якім нядаўна адбыліся, далі цоткія палітычна акрэсьленыя і поўныя ўстаноўкі на пытаньню падрыхтоўкі кваліфікаванай рабочай сілы. Комсамольскай арганізацыі зараз належыць з усёй настойлівасьцю дабівацца хутчэйшага правядзеньня ў жыцьцё гэтых пастановаў.

Самым няпрымырым чынам выступаючы супроць правага ўхлду ў пытаньні падрыхтоўкі кадры характэрнай рысай якога зьяўляецца „гасцёўшчына“, перамагаючы „левыя“ тэндэнцыі, якія ідуць па лініі адрыўу падрыхтоўкі кадры ад гаспадарчых задач і сучасных задач сацыялістычнага будаўніцтва, комсамольскія арганізацыі павінны дабіцца пералому ў сэнсе хутчэйшага разгортваньня будаўніцтва школ ФЗВ у прыватнасьці правядзеньня падрыхтоўкі навучальнага году, якому ў шэрагу месцаў пагражае зрыў.

Дабіваючыся таго, каб уся броня была прапушчана праз школы ФЗВ, неабходна найбольш увагі аддаць справе далепшаньня пастаноўкі вучобы, найбольшай увазі тэорыі з практычнымі звычкамі, добрага падбору інструктарскага складу.

Комсамольскія камітэты і арганізацыі, разам з арганіамі асьветы, павінны як мага хутчэй вырашыць пытаньне пераводу ФЗВ на базу фабрычна-заводзкіх самігодак з тым, каб ліквідаваць неадпаведнасьць паміж мінімальнымі запатрабаваньнямі, якія прад'яўляюцца пры паступленьні ў ФЗВ і палітычным і агульна-адукацыйным узроўнем рабочых падлеткаў. Гэтая задача ў сваю чаргу вымагае неабходнасьці хутчэйшай раэарганізацыі гарадзкіх самігодак у ФЗВ.

Праводзячы ў жыцьцё пастанову пленуму ЦК ЛКСМБ аб перадачы сеткі профтэхшкол ВСНГБ з асноўнай мэтай установай—падрыхтоўкі рабочых для саматужнай і мясцовай прамысловасьці з захаваньнем далейшай лініі на раэарганізацыю іх у тэхнікумы і ФЗВ—комсамольскія арганізацыі павінны рашучым чынам папярэджаць магчымыя з боку гаспадарчых арганізацыяў тэндэнцыі падмену профтэхшколамі школ ФЗВ.

Шматтысячная дэманстрацыя рэволюцыйных рабочых у Вьэддынгу

БЭРЛІН, 25. У чырвоным Вьэддынгу да адчынення акруговай канфэрэнцыі камуністычных арганізацыяў Бэрліну, Брандэбургі, Лаўдэса і Грэнсмарка, на гадзінчы на праціўны дождж, адбылася дэманстрацыя шмат тысяч рэволюцыйных рабочых. Канфэрэнцыя выбрала ў гаваровы прэзыдыум Сталіна, Молатава, Маламірскага, Варашылава, Тэльмана і

кіраўнікоў кітайскай Чыр. арміі. Канфэрэнцыя праіда пад знакам бальшэвіцкай самакрытыкі. Пастанова ўлена павялічыць кіраўніку „лева-“опартуністычнай французскай групы ў Бэрліне Пойке і яго супрацоўнікаў права весці адказную партыйную работу на праціўну году. Выбран новы камітэт у складзе 95 сяброў, в якіх 75 рабочых адварштату.

ЯК ЯНЫ РАЗЗЬБРОЙВАЮЦА

На манэўрах ангельскай арміі ўпершыню былі выпрабаваны газавыя кулямёты, якія далі надзвычайна добрыя вынікі.



На задмыну: Стралініна з газавых кулямётаў.

Арышты рабочых

ШАНХАЙ. У сувязі з паліжэньнем гаданіны раэстролю ангельскай паліцыяй шанхайскай дэманстрацыі рабочых і студэнтаў 30 мая 1925 г., улада штодзёна робіць арышты рабочых, пайманых пры раздачы агітацыйных лістовак.

Паўстаньне ўрадавых войск

ШАНХАЙ. Як паведамае Рэйтэр у Сьваго паўсталі ўрадавыя войскі. Забіт камандзір, паўстаўшыя ўцяклі ў горы. Падраблянасьці невядомы.

Дэманстрацыя супроць францускага тэрору ў Інда-кітаі

ПАРЫЖ, 23. У дэманстрацыі супроць францускага тэрору ў Інда-кітаі перад палацам прэзыдэнта дэманстравалі Інда-кітайскія камуністы эмігранты, а таксама члены камітэту барацьбы супроць францускага тэрору ў Інда-кітаі. Нарады паліцыі, з дапамогай буржуазнага насельніцтва рабёну, пачалі разганяць дэманстрантаў. У часе сутычкі з паліцыяй паранена некалькі дэманстрантаў, адзін з іх сур'езна. У Парыскай ваколіцы Сэнт Антуан адбыўся арганізаваны Мопрам вулічны мітынг протэсту супроць белага тэрору ў Інда-кітаі.

Індыя

Байкот ангельскіх тавараў у Індыі

ЛЕНДАН, 25. Апублікавана заява Гандзі, які заклікае не распаўсюджаць кампанію грамадзянскага непавінаваньня на тэрыторыі Індыйскіх князьстваў. Кампанія байкоту ангельскіх тавараў у Індыі ахапіла нават такія тавары, як мэдыкаменты, аўтамабілі, папяросы.

Ахвяры пэшэварскіх хваляваньняў

ЛЕНДАН, 25. Па афіцыйных даных аб ахвярах пэшэварскіх хваляваньняў забіта 26 чалавек, і каля 50 ранена. Корэспандэнт газэты „Трыбюн“ указвае, што адных забітых было некалькі сот чалавек.

Прыцягваюцца да адказнасьці 150 удзельнікаў забастоўкі

ЛЕНДАН, 25. У сувязі з забастоўкай на вялікай Індыйскай паўвыспынай чыгуны прыцягваюцца да адказнасьці 150 удзельнікаў забастоўкі, якія шляхам пасыўнага супраціўленьня (лежачы на зямлі) перашкаджалі ўваходу ў чыгуначныя службовыя памяшканьні.

З 1-га чэрвеня 1930 году „Комсомольская Правда“ будзе выходзіць кожны дзень. Падпісчыні з 1-УІ будуць атрымоўваць замест ранейшых 24-25 нумароў, 30-31 нумар у месяц

Сьёньня, а 6-ай гадзіне ўвечары ў памяшканьні рэдакцыі „Чырвоная Зьмена“ адбудзецца нарада брыгад „Чырвоная Зьмена“. Яўка абавязкова. РЭДАКЦЫЯ.

Паліцэйскі тэрор у Лейпцыгу

Зрываючая рука сацыял-фашыстых дэна распаўляецца з рэволюцыйнымі рабочымі і комсамольцамі

Расправа над маладымі рабочымі

(Ад нашага нямецкага карэспандэнта)

У сувязі з тым, што ў вялікай Лейпцыгу адбыліся забіты абуральнай масай два паліцэйскія афіцэры-правакатары, сацыял-фашысцкі паліцэй-прэзыдэнт Флейснэр забавіў усёякі дэманстрацыі, зборы мітынгі пад адкрытым небам.

У той самы дзень у Лейпцыгу быў сцягнут моцны атрад паліцыі для нападу на рабочых. Канфэрэнцыя брыгад, якая павінна была адбыцца ў вялікай паня-дэлаві, без усялякай прычыны была забаронена і распущана цяжка ўзброеным атрадам паліцыі.

Паліцэйскія аўтамабілі, узброеныя рознымі машынамі, імчалі праз вуліцы і зьбівалі групы комсамольцаў, якія-б толькі ні спатыкаліся на іх шляху. Ва ўсіх частках гораду адбыліся напады. У цэнтральнай частцы гораду сацыял-фашысцкі рэдактар напав на групу комсамольцаў, пяцірамы раіў, а 7 арыштаваў.

Згодна нашай праграмы, на п'яты дзень зьлёту моладзі павінна быў адбыцца а 18-ай гадзіне на галоўным накладе сход брыгад, але гэты сход быў з неапсёўным зьверствам разаніцаў.

Паліцыя зьбівала і арыштоўвала кожнага маладога рабочага, які насіў чырвоны гальштук, альбо ін

шую комсамольскую форму. Адзін малады бэрлінскі рабочы—Густаў Цанке,—ратуючыся ад прасьлеваньня забег у дом. Але тут яго схапіла паліцыя і зьбіла гумавымі нагайкам і кінула ў склеп. Калі ён прышоў крыху да прытомнасьці, спрабаваў бегчы, то самым здраўлівым спосабам быў падстрэліны. Куля прашла праз лёгія і засталася ў галаве. У цяжкім стане даставілі яго ў больніцу, дзе храбры комсамалец 13 дзён змагаўся з сьмерцю. Ня глядзячы на цяжкія раны, ён нам сказаў, што калі-б напярэйся, працігваў-бы змагацца з нашою вызваленьне. Але сьмерць вырвала яго з нашых рук, сьмерць перамагла. 8-га мая яго цела было аддана крэмацыі. Масавыя провады цела ў крэмацыю паліцыяй ня былі дапушчаны. Тысячы рабочых аддалі яму апошнюю чэсьць і прысягнулі яму плакаць, не смуткаваць, але працягваць барацьбу і адпомсціць за забойства тав. Цанке. Так гаварылі прадстаўнікі КПГ і КСМ і прадстаўнік ЦК КПГ. Пад сьпеў Інтэрнацыяналу і палкія прывітаньні чырвоных франтвікоў адбылося нашае разьвітаньне з храбрым комсамольцам. Апусьціліся

сьцягі пад гукі песьні: „Браты,—к солнцу і свабодзе!“, цела тав. Цанке было аддана агню.

9-га мая быў прывезен прах т. Цанке ў дом імя Карла Лібкнехта і Розы Люксембург.

Як ужо гаварылася, ад вялікодных дзён цягнецца жорсткі паліцэйскі тэрор нічэ і да гэтага часу. Рабочыя Лейпцыгу пратэставалі на нябывала шматлюдным мітынгу супроць паліцэйскага сацыял-фашысцкага тэрору і звыш 100 рабочых і работніц, сярод якіх знаходзіліся былыя сацыял-дэмакраты, маладыя рабочыя, далі аб'явіць, што, ня глядзячы на паліцэйскі тэрор, будуць працягваць барацьбу за вызваленьне рабочых.

Далоў сацыял-фашысцкі, паліцэйскі тэрор! Далоў забарону дэманстрацыяў!

Няхай жыве барацьба за вызваленьне рабочай клясы!

Няхай жыве КІМ і Комінтэрн!

Няхай жыве Савецкая Нямецчына!

В. РОЛЬЯПЭР.

Лейпцыг.

Жыццё галасуе супроць ЦП'у

„ЦП ня справіўся з падрыхтоўкай рабочых кадрў ні ў колькасных, ні ў якасных адносінах“

(З пастановы пленуму ЦК УсёлКСМ)

Растучай соцыялістычнай прамысловасці патрэбныя ціпаўскія „прыдаткі да машын“, а клясава-свядомыя, культурныя і політычна-адукаваныя кваліфікаваныя рабочыя кадры

Вялізарны размах соцыялістычнага будаўніцтва і шпаркі рост нашай прамысловасці, рэканструкцыя сельскай гаспадаркі патрабуюць пільнага забяспечэння кваліфікаванай рабочай сілай, патрабуюць штодзённа новых соцыялістычных кадрў. Таму разам з выкананнем п'яцігодкі развіцця соцыялістычнай гаспадаркі непарыўна павінна ісці і п'яцігодка падрыхтоўкі патрэбных нам кадрў.

У сельсарным, пяслярным, мулярным і тынкарным цэххх зарад праходзіць толькі вузкая цэхавая практычная работа з „каментарыямі“, як кажуць інструктары. Ніякай творчай падрыхтоўкі і азіямлення курсантаў з відамі вытворчасці не вядзецца.

Сярод курсантаў усіх цэху ёсць шмат няпільных, няумеючых трымаць у руках аловак. З гэтага паўстае пытанне, як адзінае падрыхтоўце рабочых, каб яны былі і агульна-адукацыйнымі і ўмелі разбірацца ў чарцяжох і іншае?

На гэты факт загадчык курсу мае сваю ўстаноўку: — „Трэба было саюзам і другім арганізацыям ліквідаваць няпільнасць і выходзіць іх у духу агульнага развіцця. Гэта—ня справа ЦП'у. Наша задача—даць яму вытворча-вузкі ўхіл“.

Вось тут з вуснамі паказваецца ўся сутнасць суратнай ЦП'аўскай сістэмы.

І беларускае аддзяленне, такім чынам, зьяўляецца механічным выкананнем устаноўкі і сістэмы ЦП'у. Грамадазнаўства ў ЦП'е ўведзена

такіх, што інструктары ня могуць быць, а працаваць толькі пад умоўным кіраўніцтвам вопытных старых інструктараў“.

Такім чынам, як і належала чакаць, выпускаемыя ЦП'ам інструктары не адпавядаюць свайму прызначэнню, ня кажучы ўжо аб рабочых, якія прыйшлі для перакваліфікацыі.

Нас толькі пакалечылі!

Пасля цэхавай работы курсанты павінны прайсці практыку на пабудовах, 300 чалавек мулярнага і другіх цэху, якія скончылі ЦП у мінулым годзе, яшчэ і па сёння не прайшлі практыкі. Частка з іх ужо кінула працаваць па сваёй спецыяльнасці і пашла на чорныя работы, ці на іншыя галіны. Некаторыя курсанты наогул ня хочуць ісці на практыку, бо цэхавая работа ў ЦП'е, па іх глыбокаму перакананню, нічога ім не дала.

Комсамалец батрак Сушкевіч, курсант мулярнага цэху, раскавае, што яго ўжо некалькі разоў выклікалі з Смалевіч, каб паслаць на практыку, але па сёньнешні дзень ён без працы. Раскавае, што курсанты незадаволены і шкадуюць, што затрацілі час і шмат

Кладаўшчык Скрыпка раскавае, што на заводзе ад такіх „кадрў“ шмат браку і псавання матэрыялу, чым значна тармозіцца звыжэнне сабекошту і выкананне прафінплану.

Курсант другога выпуску Нортман, мулярнага цэху, раскавае: „Вучышыся ў ЦП'е і ня маеш упэўненасці, што чаму-небудзь навучышыся. Так яно і выходзіла. Калі ішлі на вытворчасць—там было надзвычайна трудна. Нас ня прымалі ў арцелі і стараліся выжываць з будаўніцтва, гаворачы: „нам не патрэбны ЦП'аўскія калекі““.

У мулярным цэх і наогул (на будаўніцтве) зараз ніхто ня хоча ісці. Напрыклад, апошні набор у гэты цэх сарваны. Замест 500 чалавек у пяслярным цэху займаюцца толькі 276 чалавек.

Аб сьлэсарах ЦП'у, альбо —зноў на біржу

Загадчык Біржы Працы тав. Думлер, сэкратар Біржы тав. Юшко, а таксама і другія працаўнікі у гутарцы з намі раскавалі:

— ЦП на 80 проц. выпускае людзей зусім ня умеючых нічога рабіць. Бывае надзвычайна вялікі недахоп кваліфікаванай сілы, а скончыўшы ЦП гаспадарчыя арганізацыі не бяруць, ставяць кі станку чорнарабочых з свайго прадрывства, якія лепш сябе апраўдваюць (Комунар).

На сёньнешні дзень пры такім надзвычайна вялікім крызісе ў кваліфікаванай сіле на Біржы Працы ёсць сьлэсары, скончыўшы ЦП. З якіх, напрыклад, Сапашнік і Бурко адсланы з вытворчасці на Біржу, як неадпавядаючыя па спецыяльнасці, а ЦП-жа іх усіх выпусціў як сьлэсараў.

На Біржы ёсць беспрацоўныя тры токары, з якіх: Шэйнін—зволены з „Балышавіка“, як непадходзячы. Токар Пінчук ні адна арганізацыя не хацела прымаць, ня глядзячы на ўсе прапановы Біржы.

Яшчэ горш абстаіць справа з будаўнічымі рабочымі. Па будаўнічай пачынаюцца скончыўшы ЦП больш ста чалавек і ні адна з гаспадарчых арганізацый ня хоча іх браць, ня глядзячы на рашучыя прапановы Біржы.


У мінулым годзе Біржаю пасылаліся кавалі, скончыўшы курсы ЦП'у на чорныя работы. Частка сьлэсараў накіроўвалі на шоферскія курсы. Для падцверджання гэтага зноў такі дамо слова самой адміністрацыі ЦП'у, якая ў адносіне за № 646 ад 12-11-30 г. піша праўленьню:

Каго выходзіць ЦП?

На пабудове цукернай фабрыкі працуюць у досыць вялікай колькасці курсантаў ЦП'у—тынкары. Яны павінны былі-б паказаць сябе ўдарнікамі перад сезоннікамі, даць ім прыклад таварыскіх адносін, культурнага быту і культурнай працы. Але на справе мы бачым адваротнае. Паміж ЦП'аўцамі дрэнныя таварыскія адносіны, узаемае абсьмейванне, лаянка, гульня ў карты і інш.

Мы пытаемся, дакуль будзе існаваць ЦП, які выпускае несвядомых, някультурных рабочых, а пад час і хуліганаў?

Сёма Крытыкоўскі.



Падрыхтоўка „некваліфікаваных“ кадрў у „два счэты“.

толькі ў гэтым годзе, але ніякіх заняткаў не праводзіцца. У гэтым напрамку ў ЦП'е ёсць толькі вузкая вытворчы дзялячкі нахіл, які мяжуецца з поўнай аполтычнасцю.

У ЦП'е ні адна галіна культурна-выхаваўчай работы не праводзіцца. Поўная адсутнасць газет, няма бібліотэкі, дрэннае культурнае абслугоўванне. У плотнічым цэху за ўвесь час не адбылося ніводнага сходу курсантаў, на якім-бы завастраліся пытанні соцыялістычнага будаўніцтва, падрыхтоўкі кадрў і нашай п'яцігодкі. Соцыялістычнага саборніцтва і ўдарніцтва, па думцы адміністратараў, у ЦП'е няма разгарнуць.

Раней, чымся гаварыць аб праграме курсуў, неабходна спыніцца на самым персоне, які кваліфікуе рабочых па цэххх. Сярод інструктараў—вялікая частка зусім незадавальняюча падрыхтавана і ня ўмее кіраваць работай навучання курсантаў.

Каб падцвердзіць гэта, дамо слова загадчыку курсуў, які ў адносіне за № 646 ад 12 лютага г. г. піша свайму праўленьню: „Большасць інструктараў па ўсіх цэххх ня маюць закончайнай метадычнай падрыхтоўкі, ім неабходна прайсці спецыяльныя курсы“.

Гэта падцверджае і пастанова НК РСІ. А ЦП'ам і да гэтага часу нічога ня зроблена для перакваліфікацыі і замены некаторых інструктараў.

ЦП разбіты на курсы: „А“—на перакваліфікацыі і курс „Б“—на падрыхтоўцы інструктараў- устаноўшчыкаў.

З выпушчаных інструктараў муляр-тынкароў большасць не адпавядае свайму прызначэнню і таму, калі пападаюць яны на пабудову, прыходзіцца пераводзіць на ніжэйшыя ступіцы.

Вось што піша загадчык вучэбнай часткі курсуў „Б“ Фрэйліх да загадчыка ЦП'у ў сваёй дакладнай запісцы ад 29-га сакавіка г.г. — „Вынікі праверкі кантрольных работ вызываюць сур'езныя апасенні за прыгоднасць некаторых курсантаў у іх далейшай ролі інструктараў- устаноўшчыкаў на пабудовах, многа з іх

дзяржаўных грошай, бо курсы нічога не далі ні яму, ні іншым курсантам. За час навучання на курсах многія з курсантаў пакідаюць іх, незадаволеныя пастаноўкаю работы. Напрыклад, з дня арганізацыі курсуў пакінула курсы больш 330 чалавек.

Загадчык пяслярнага цэху—Чыкмароў—раскавае: — „Адзіны з курсантаў нашага цэху пакінуў нас і пашоў к бяспрытульню на вуліцу“.

Гэта яго ня здзіўляе. Што-ж пакінуў ды і усё.

Яшчэ некалькі фактаў

Загадчык курсуў у сваёй адносіне ад 12-га лютага г.г. піша праўленьню: — „НКП недастаткова ацэньвае работу курсуў“.

Бясспрэчна так. Ды і справядліва ня толькі НКП, а таксама і другім арганізацыям трэ' было ўжо даўно далава вывучыць „прадукцыю“ Беларускага аддзялення ЦП'у, бо такая пастаноўка падрыхтоўкі кадрў не адпавядае соцыялістычным задачам. Такія кадры толькі ствараюць між Біржаю і гаспадарчымі арганізацыямі сур'езныя трэнні пры пасылцы іх на работу.

Скончыўшыя такарны цэх выходзіць на прадрывства ў большасці токармі другога разраду. Такое становішча з сьлэсарамі і кавалямі. Некаторыя токары і большасць сьлэсараў, скончыўшы ЦП, працуюць на „Комунары“, „Энэргіі“ і „Балышавіку“. Майстры цэху і старыя кваліфікаваныя рабочыя раскаваюць аб тых недахопах, якія мае ЦП у сваёй рабоце па падрыхтоўцы кадрў.

Вось што кажа майстар такарнага цэху „Комунара“—Эрэнгос.

—Прышоўшы на „Комунар“ курсантаў ЦП'у прыходзіцца вучыць нова. ЦП не дапасоўвае сваю работу да прычынаў заводскай пастаноўкі працы, як адносна тэмпаў, сьмелага пыходу да станка, а таксама і па некаторых вытворчых працэсах. Нашы бронец-вучні, якія вучацца непасрэдна на прадрывстве, даюць лепшыя вынікі“.

А што-ж на самой справе? Што робіць беларускае аддзяленне ЦП'у? Што таго, каб выпушчаны ім кваліфікаваныя рабочыя адпавядалі якасць тапікаў запатрабаванням? Нічога. Аддзяленне ЦП'у працуе часта ў няважна метадычнага кантролю і адсутнасці з боку праўлення—так у беларускае аддзяленне ЦП'у ў сваім дакладзе праўленьню.

—Падрыхтоўка сьлэсараў да гэтага часу ўтваралася без орыентацыі на мясцовую прамысловасць і падрыхтаваныя намі інструктары інструментальшчыкі да мясцовай прамысловасці не падыходзяць“.

Нас гэта ня здзіўляе. Гэта адносіна адна з многіх сьведкаў, якая так яскрава характарызуе устаноўку ЦП'у і лішні раз падцвярджае, што ЦП'аўскія кадры ня толькі „да мясцовай прамысловасці не падыходзяць“, але наогул не адпавядаюць запатрабаванням, якія прад'яўляюцца соцыялістычнай прамысловасцю.

ФЗВ—асноўная форма падрыхтоўкі кваліфікаванай рабочай сілы

У процілегласць ЦП'у арганізацыі будучаў, ФЗВ паказалі на справе значныя дасягненні ў кваліфікацыі спраўдзінных пролетарскіх кадрў з нашай моладзі.

Зараз пры Белдзяржбудзе арганізавана будучышкола з 47-мі чалавек. Моладзь, скончыўшая гэтую школу выходзіць поўнасьцю кваліфікаванымі рабочымі, бо за час навучання ў школе праходзіць ня толькі ўсе вытворчыя працэсы, цесна звязаныя з практычнай работай на вытворчасці, але тэарэтычна і агульна політычна развітымі рабочымі. Пры арганізацыі гэтай школы было толькі 16 комсамольцаў. Зараз комсамольскі калектыў складае 42 чалавекі.

Уся школа абвясціла сябе ўдарнаю на вытворчасці і ў праходжанні тых ці іншых дысцыплін сваёй работы. Разгорнута соцыялістычнае саборніцтва. Усе курсанты Будучаў актыўна ўдзельнічаюць у працэсах соцыялістычнага будаўніцтва. Якасць іх прадукцыі ўжо паказала значныя дасягненні.

Такім чынам прыведзеныя з Менскага ЦП'у факты ашчэ раз падцвярджаюць, што ЦП'аўская гасцёўская форма падрыхтоўкі кадрў для соцыялістычнай прамысловасці ня можа ні ў якой справе справіцца з гэтымі задачамі. Што лінія комсамолу супроць ЦП'у зьяўляецца правільнай—падцвярджаецца самім жыццём.

Асноўнай формай, якая можа справіцца з задачай падрыхтоўкі ооцыялістычных кадрў (імяна соцыялістычных) для нашай прамысловасці, надраў якія-б былі свядомымі будаўнікамі соцыялізму, а ня „прыдаткам да машын“ зьяўляюцца школы фабрычна-заводакага вучнёўтва.

Усебеларускі зьвёздны вэлэпрабег

27 мая стартуюць: Віцебск, Полацан, Менск.

25 а 3 гадзіне 25 хвілін, у Гомелі быў ладзен старт удзельнікам усебеларускага зьвёзднага вэлэпрабегу, прыўрочанага да XIII партыйнага зьезду КП(б)Б.

27 стартуюць—Віцебск, Полацан, Менск. Для ўдзелу ў зьвёздным вэдэ-прабегу да XIII зьезду партыі Менскі акруговы Савет Фізкультуры вылучыў каманду з 10 чалавек у складзе: Патроніч (акругком ЛКСМБ), Школьнік (зав. „Комунар“), Адускевіч (зав. „Комунар“), Карповіч (зав. „Комунар“), Рапопорт (зав. „Энэргія“), Саковіч (Рабземлес), Баброўскі (Радыё-цэнтр), Валіцкі (Наркомфін), Максімаў (ф-ка „Акцэбр“), Малоў (харчавікі). Старт будзе дан сёння, а 11 гадзіне дня на Пляцы Волі. Перад ад'ездам удзельнікі пабываюць на буйнейшых прадрывствах Менску, дзе правядуць гутаркі аб значанні вэлэпрабегу. Удзельнікі прабудуць у дарозе 6 дзён, па маршруту: Менск—Самахвадалічы—Койданава—Уада—Каньль—Грэск—Менск. Фініш—Пляц Волі а 6 гадзіне ўвечары.

А. Зусман.

Бяручы на „штыхі“ бальшавіцкай самакрытыкі недахопы нашага будаўніцтва—забясьпечым паспяховае выкананьне будаўнічых плянаў

Спрэчні па дакладу тав. Аксютыца аб выніках соцбудаўніцтва ў акрузе на падставе выкананьня пяцігодкі і далейшых задач

Вячэрняе паседжаньне 25 мая

На вячэрнім паседжаньні 25-га мая быў заслухан даклад тав. Аксютыца аб выніках соц. будаўніцтва ў акрузе на падставе выкананьня пяцігодкі і далейшых задач.

На дакладу тав. Аксютыца на вячэрнім паседжаньні ў спрэчках выказаліся т. т. Рабцэвіч, Ляховіч, Стракоўскі.

— У звязку з калектывізацыяй, гаворыць тав. Рабцэвіч, — перад намі сталіца надзвычайна вялікія задачы ў справе будаўніцтва, асабліва будаўніцтва ў колгасах. На вялікі жаль, наш АВК, у асабе свайго аддзелу мясцовай прамысловасьці, не аказвае ніякай дапамогі і кіраўніцтва гэтым будаўніцтвам. Вярну некалькі прыкладаў: Яшчэ ў павярхоўным годзе ў нашым раёне пачалі будавацца цагельныя заводы, але дзякуючы таму, што РВК свачасова ня даў неабходных матэрыялаў для пабудовы печы, далейшае будаўніцтва заводу прыпынена. Забавод стаяць амаль што закончаным, ужо ёсьць і сьравіна, аднак пабудова печы будзе вырашана толькі ўвосень—г. зн. толькі тады, калі завод працаваць ня можа.

Нарамылі будаваць у Самахвала-

вічах электрастанцыю, быў складзены плян, асыгнаваны сродкі, вынесена адпаведная пастанова, але гэта пастанова васталася толькі пастановаю.

Дрэнна таксама пастаўлена справа дарожнага будаўніцтва і яшчэ горш якасьць гэтай работы, якую праводзяць кіраўнікі гэтай справай. У нас праводзяць дарогу ад Самахвалавіч да Менску. Гэту дарогу пачалі будаваць чамусьці ўзвіку і калі надыйшо лета, усю работу пачалі перабудоўваць нанова. Зімой там раскідвалі сьнег, будавалі палатно, а з надыходам лета перабудоўваюць—у выніку шмат грошай выкінута на вецер.


Тав. Стракоўскі ў сваёй прамове пасля пералічэньня дасягненьняў, якія маюцца зараз у галіне прамысловага будаўніцтва Менскай акругі, крытычна заставаліваецца на шэрагу пытанняў па дакладу тав. Аксютыца на пытаннях будаўнічага характару.

Надрыхтоўка сьравінаў базы ў Менскай акрузе ў галіне тэхнічных культур,—гаворыць тав. Стракоўскі—вяўляецца недастатковай для тых запатрабаваньняў, якія

высоўваюцца нашай прамысловасьцю. У галіне сельскай гаспадаркі неабходна ўвяска сельскай гаспадаркі з запатрабаваньнямі прамысловасьці ў галіне пераважнага разьортваньня тэхнічных культур па асобных раёнах. Гэта забяспечыць магчымасьць далейшага будаўніцтва.

Мы памычам разьвіцьцё ў Менскай акрузе тарыянай прамысловасьці, як здабываючай торф, так і арганізацыю завоўпаў на яго перапрацоўцы. Мы памычам у бліжэйшыя тры гады пабудоваць 5-6 завоўпаў на перапрацоўцы торфу, г. зн. к канцу пяцігодкі. Для гэтай мэты неабходна падрыхтаваць багаты для таго, каб можна было іх у далейшым асвоіць. Мы лічым таксама неабходнасьцю іскрава паставіць пытаньне электрыфікацыі Менскай акругі. Менская электрастанцыя ня можа зараз задаволіць ня толькі прамысловасьць, але і запатрабаваньні спажывцоў. Менскі АВК павінен наставіць рашуча пытаньне аб павышэньні энергетычнай базы.

Далейшы працяг спрэчак па дакладу тав. Аксютыца перацесон на ранішнэе паседжаньне 26 мая.



25-га мая а 4-й гадзіне ўвечары—пасля працы на заводзе „Энэргія“ (Менск) адбыўся мітынг рабочых, дзе яны паставалі да нана ХУІ Уосаваоз-нага зьезду КПСР партыі цэлым наць праміфіліяна. На здымку: Рабочыя „Энэргія“ мітынгу.

28 мая пачынаецца політ-бой Кастрычнікаўскай арганізацыі

Загад № 1

Ад раённага штабу па правядзеньню камсамольскага політ-бою паміж ячэйкамі КСМ Кастрычнікаўскага раёну.

§ 1. З 28 мая г. г. па Кастрычнікаўскаму раёну аб'яўляецца пачатак камсамольскага політ-бою паміж ячэйкамі КСМ. Для правільнага ходу політ-бою і арганізацыйнай настаноўкі ўводзіцца разьбіўка ячэек КСМ на роты і ўзводзі.

Рота № 1 „Энэргія“ (6 узводаў), Супроць ячэйкі шчотачнай фабрыкі (6 узводаў).

Рота № 2 „Бальшавік“ (3 узводзі), аб'яднаная профіскола (4 узводзі).

Супроць шкло-заводу (2 узводзі), „Чырвонай Зоркі“ (1 узвод), шлях МББ (1 узвод), мэдыкола (1 узвод), „Чырвоны Абутык“ (1 узвод), палата мер і вагі (1 узвод).

Рота № 3. Яўпадтэхнікум (4 узводзі), ЦП (1 узвод), фізкультэхнікум (1 узвод).

Супроць курсу па падрыхтоўцы ў ВНУ (3 узводзі), профіскола хамікаў (1 узвод), НКЮ (1 узвод), БКС (1 узвод), Соцых (1 узвод).

Рота № 4. МЦРК (3 узводзі), менадзьляньне БКС (1 узвод), мэтраінструмантальная (1 узвод).

Супроць ф-кі Крупскай (1 узвод), банкаўскія ўстанавы (1 узвод), панчошнікі (1 узвод), рух-МББ чыг. (1 узвод), кравуцы (2 узводзі).

Рота № 5. Абутоквая фабрыка (5 узводаў), шавенкія майстэрні і дэпо (1 узвод).

Супроць „Адраджэньне“ (2 узводзі), сьпіртзавод і ПРВ (1 узвод), вагонныя майстэрні (1 узвод), хэмфармазавод (1 узвод), утылізацыя (1 узвод).

§ 2. Для камандваньня ротамі пазначаны наступныя камандзіры і памочнікі камандзіраў рот: па першай роте—камандз. Каўцінік, памочнік—Чарнінскі; па другой роте—к-р Федан, памочнік—Грынтас; па трэцяй роте

—к-р Розін, пам.—Петрашкевіч, чачывертай роте—к-р Скорман, Гразоўскі; па пятай роте—к-р Броднік, пам. камандзіра Буднік.

§ 3. На камандваньне роты і камандзіраў наступныя абавязкі: а) вылучыць камандзіраў узводаў і праінструктаваць іх і свачасова даведацца да ведама байцоў аб тым, хто аб'яўляецца камандзірам узводаў; б) забяспечыць свачасова імаваньне байцоў аб часе і месцы вядзеньня бою.

в) даць выніскі з дадзенага праміфіліяна камандзірам узводаў аб тым, будзе змагацца дадзены ўзвод; г) Камроты забяспечыць узаапамяшканьнямі, для чаго свачасова даведацца аб гэтых у РК.

§ 4. На камандзіраў узводаў уводзіцца абавязкі зрабіць перад пачатак бою рапарты аб практычным уздзе ячэйкі ў выкананьні прамысловай, соцэборніцтва, удзяльня (Савенкія ячэйкі таксама аб чыг. і рэаганізацыі апарату, павучаючы ячэйкі—аб выкананьні навукова-дасьледаўчых і ўздзе ў рэаганізацыі і адказнасьць за падрыхтоўку роты ў усладаецца на камандзіраў.

§ 5. Камандзірам рот не павінен 19-ці гадзі 27-У г. г. прадстаўляць у Штаб РК весткі аб узводах, ня маючы магчымасьці ўступіць у 28-га з прычыны зьменнай працы.

§ 6. Камротам не пазней 27-га даведацца ў Раённы Штаб аб тым хто аб'яўляецца сьрэднякам.

Увага: У час політ-бою ў Штаб дэжураць запасныя пасрэднякі.

§ 7. Пад адказнасьць камрот уводзіцца арганізаваным парадкам працягнуць на месца адбыцьця політ-бою.

Раённы штаб
Менск 26-У 1988 г.

Паведамленьне

Сьбня а 6-й гадзіне ўвечары выйшла ў рэдакцыю газеты „Чырвоная зьмена“ наступныя таварышы: Ягораў Харытончыч, Онуфёў, Явіч, Анціч, Багдановіч, Даниловіч, Газырычэна, Душчыноні, Школьнік, Янушыкавіч, Фрыд.

Назіраў, Казлоўні, Крычэўні, Броднік, Зьдэман і Шапіра.

Адказны рэдактар
—Рэдактар

Народны Комісарыят Асьветы БССР і Праўленьне Дому Письменніка

наладжваюць ЮБІЛЕЙНЫ ВЕЧАР
прысьвечаны 25-гадовай літаратурна-мастацкай дзейнасьці
народнага паэты Беларусі Янікі Купалы
ПРАГРАМА ВЕЧАРУ:

1. Уступнае слова Нарнома Асьветы т. Платуца.
2. Даклад аб творчасьці Янікі Купалы (праф. Нігучовіч).
3. Прывітаньні.
4. Упаміны і чытка пісьменьнікамі твораў, прысьвечаных юбіляру.
5. Мастацкая частка—выкананьне твораў юбіляра, перакладзеныя на музыку. Вечар адбудзецца 28 мая а 8 г. ўвечары ў Доме Асьветы. Уваход па запрашальных білетах.

Бюро ячэйкі ЛКСМ будаўнікоў з вялікім жалем паведамляе аб несвачасовай трагічнай сьмерці на 21 годзе жыцьця тав.

БРОДКІНА М. Л.

старага члена КСМ, сканаўшага пасля доўгай і цяжкай хваробы. Пахаваньне адбудзецца сьбня а 5-ай гадзіне ўвечары. Вынас цела з 1 сав. больніцы

„Чырвоным гальштукам апаямаш увесь сьвет“

Прайшоўшы 10 год іскрава паказані, як пролетарская дзетвара, выходзіліся камсамол па кіраўніцтвам камуністычнае партыі ў левісім духу, праце рука ў руку з сваімі бацькамі, змагаецца на ўсіх франтах сацыялістычнага будаўніцтва, як адважна і ўпарта заўважна дзетвара змагаецца з капіталістычным ладам.

Міжнародны дзіцячы тыдзень падарожчэ вылізарны дасягненьні, якія маюцца ў дзіцячым камуністычным руху. Тыдзень іскрава паказаў, што хваля рэвалюцыйнага руху павялічылася ня толькі сярод дарослых рабочых, але і сярод дзетвары. Тыдзень праходзіў пад лэўгантам разгорнутай падрыхтоўкі да міжнароднага дзіцячага конгрэсу, умаценьня інатернацыянальнай сувязі, падваеньня шэрагу піонерскай арганізацыі.

Для гэтай мэты па шэрагу арганізацый былі праведзены дзіцячы інатернацыянальныя канферэнцыі, дзе зачыталіся рапарты аб рабоце і зьмесьце інатернацыянальнага выхаваньня сярод дзяцей. У Сьмілавіцкім раёне (Меншчына) быў праведзены інатернацыянальны вечар трох

пакаленьняў, дзе было дасканала высьветлена і паказана, як дзетвара ўдзельнічала ўва ўсіх пытаннях сацыялістычнага будаўніцтва: у правядзеньні вясеньняй пасей-кампаніі, у колгасным будаўніцтве,—і як праводзілася інатернацыянальная работа ў школах і піонерскіх атрадах.

З мэтай надваеньня шэрагу піонерскай арганізацыі праводзіліся канферэнцыі неарганізаваных дзяцей, якія практычна выявілі магутны ўдзел піонерскай арганізацыі ў сацыялістычным будаўніцтве.

З гарачам прывітаньнем—рапартам VIII партыйнай канферэнцыі выступіла дэлегацыя ад Менскай піонерскай арганізацыі:

— Слухай нас, кіраўнік і арганізатар працоўных мас Менскай акругі! Вас вітае юная зьмена—верны наступнікі левіскага камсамолу і партыі. У шэрагах піонерскай арганізацыі Менскай акругі мы маем 15840 чалавек, нераважна дзяцей рабочых і сялян беднякоў. Пабач з гэтым, у нас маюцца вялікія дасягненьні ў налічаньні грамадскай работы, і выкананьні асноўных задач піонер-аганізацыі.

Мы дапамагам партыі па фабрыцы і па вёсцы будаваць сацыялізм. Мы маем вялікія дасягненьні ў ажыццяўленьні пастаноў партыі і камсамолу па нацыянальнаму пытаньню, мы вытручваем з нашых шэрагу нацыянальную розьніцу.

Але побач з гэтым трэба адзначыць, што грамадзкасьць забылася на тых аблцаўні, якія былі дадзены ў час піонерскага зьлёту. Як і раней, мы маем слабую матэрыяльную дапамогу, невыстарчальнае кіраўніцтва піонер-атрадамі.

Мы ўпэўнены, што камсамол і партыя зробіць усё магчымае для зьвышчэньня ўсіх недахопаў. Восьмай партыйнай канферэнцыі ад Менскай піонерскай арганізацыі—шчырае ўр-р-ра!

Чырвоным гальштукам апаямаш увесь сьвет! За ўмаценьне камуністычнага выхаваньня ўсе пролетарскае дзетвары, за мобілізацыю сіл усіх дзяцей на выкананьне багвых задач соцбудаўніцтва!—пад такімі лэўгантамі праходзіла шматтысячная дэманстрацыя дзяцей гор. Менску.

С. С.

Х-ты МДТ у Менску



Дзіцячыя калёны на дэманстрацыі